

Ртуны спляў → Фота 2 → Фота 5 → Фота 4

Расійская аўтаномія → Фота 1 → Раздзел у аста-матцы жыцця → Фота 3 → Фота 4

Суднавы закон → Спартыўная гульня → Край прадмета → Край прадмета → Няшчасце → Англійскі Шарлак Холмс

Сталіца краіны СНД → Даўняе ваеннае судна → Атака на фэры → Кармуш-ка для вываблы → Узорны тавар на сцянах → Вестун вясны

Адданы жонкі муж → Земляны арах → Перша-чалавек → Прадмет майскай творы → Ускорд паз-спявак → Брыжы на грудзях → Летчык

Гульня ў пытанні і адказы → Сталіца Турцыі → Шарг крослаў у тэатры → Чэстка спек-такля → Вяршыня гары → Вынік матча → Шэўко-ва ткавіца

Багатая загар-дняя дача → Сын Ноя → Плот → Майскі жук → Ляці не ў свае... → Орган кі-раванага войскам

Балот-ная пушка → Бязлес-ная пра-стора → Ліст паперы → Спартыў-ная пля-цоўка → Шэры пыл у печы → Піраці напоі

Венгер-ская грошы → Мужчын-скі гонас → Вар-таць тавару → Азіяцкі адловец

Правянец, калі ліска, джыкалы

Запрашалынік

УСЕ — У ЛІДУ, КАБ ВЫПІЦЬ КВАСУ З ГЕДЫМІНАМ

Першы фестываль квасу адбудзецца 14 верасня ў Лідзе. Нагода — юбілей горада (роўна 690 гадоў таму пачалося будаўніцтва Лідскага замка).

Што чакаем ад фесту?


Адмыслова для гэсцей і мясцовых жыхароў арганізуюць майстар-класы, каб пазнаёміць беларусаў з народна-бытавымі танцамі. Гаспадары дзевяці створаных «дворыкаў» не толькі напоюць усіх цікаўных сапраўдным лідскім квасам, але і смачна накурмяць. Далей шматлікія ўдзельнікі ім-прэзы пакажуць сваёсваблівыя квасныя гульні, а таксама сцэнічныя пастаноўкі.

Калі Дома культуры жожны абсалютна бясплатна зможэ «чокнуцца з Гедымінама». На сцяне будынка размесцяць маштабны банер з выявай вялікага князя. Такім чынам імправізаваны Гедымін працягне гараджанам і гасцям свята кубак з лідскім квасам. Калі пастаратца выбраць удалы ракурс ад галоўнай сцэны і зрабіць фотаздымак, можна атрымаць ілюзію «чокан-ня» з тытулаванай асобай.

Пра гістарычнасць лідскага напою сведчыць дакумент, які датуецца 1920 годам. Гэта крыніца першай пацвярджэе факт існа-вання ў Лідзе заводу па прыгатаванні квасу.

Каму будзем дзякаваць?

Дзень Ліды арганізоўваецца з падтрым-кай кампаніі «Лідскае піва». Менавіта яна адной з першых пачала выпускаць квас у



Беларусі. Сёння прадпрыемства — упэў-нены лідар у гэтым плане. Кампанія атры-мала вядомасць дзякуючы двум натураль-ным прадуктам — квасам «Лідскі хлебны» і «Лідскі цёмны».

Чым фестываль парадзе яшчэ?

Тэатралізаванае шэсце «Гісторыя Ліды — пасляпожара будучыня» рушыць ад галоўнай плошчы, дзе гэсцей горада і мясцовых жыхароў чакае асноўная кан-цэртная праграма. Далей — цырымонія за-мацавання за выдатнымі лідчанамі звання «Паважаны грамадзянін Лідскага раёна». З удзелам гарадскога тэлерадыёаб'ядна-ння ўзнагародзяць пераможцаў у прагра-мах праекта «Гонар Лідчыны». Рыцарскі турнір «Меч Лідскага замка» стане праця-гам мерапрыемства. На чарзе — кірмаш. Менавіта на ім наглядна прадэманструюць эканамічныя магчымасці раёна.

Парадуоць выступленні «зорак» ай-чыннай і расійскай эстрады. Музычны мерапрыемствы, анімацыйныя пастаноў-кі адначасова ахопляць некалькі гарадскіх пляцовак. Дзень Ліды дапоўняць шматлікія спартыўныя конкурсы, актыўныя гульні.

15 верасня свята перамесціцца на мяс-цовы аэрадром, якому сёлета спаўняецца 100 гадоў. Там пакажуць захапальныя паветраныя нумары. Святочны настрой створаць духавыя аркестры.

Маргарыта СІДАР

Віншую дырэктара ААТ «Агра-Моталь» Вячаслава Мікалаевіча Кашталёва за ўзнагароды — ордэнам Айчыны III ступені. Няхай яркая зорка шчасця яшчэ доўга асвятляе Ваш жыццёвы шлях, а заўдно радуе Вашых землякоў, у тым ліку маладых хлеба-робаў, якім жыцц і працаваць на роднай зямлі.

З павагай, Анатоль Аляксеевіч ГЛІННІК, старшыня Іванаўскага раённага аграпрамсаюза.

УНП 201016373

ШЧАСЛІВЫ ВЕРАСЕНЬ ЗЕМЛЯКОЎ

Надзейным мам дарадчыкам у працы ў органах улады ў г. Іва-нава шмат гадоў заставалася раённая газета «Чырвоная звязда». А сёння я з задавальненнем віншую яе калектыв, асабіста галоў-нага рэдактара, старшыню Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Анатоля Мікалаевіча Крэйдзіча з 70-годдзем з дня выхаду яе першага нумара. Ажно шацярскі сяброў Саюза ўгадвавала наша «раёнка», у тым ліку Аляксей Кайко, Анатоля Дзенісейку, Васіля Жышму і іншых. Ад шчырага сэрца зычу леталіцам і усім жыхарам раёна яго росквіту ў імя Ра-дзімы, натхнення ў будні і ў святы, адным з якіх застаецца і светлы дзень ўз'ядання Заходняй Беларусі з БССР. Нішто і ніколі не павінна нас больш разлучыць!

Аляксей ФЛАР'ЯНОВІЧ, старшыня Брэсцкага абласнога камітэта прафсаюза работнікаў АПК.

УНП 200245123

Амаль 30 гадоў працую старшынёй сельгаспрадпрыемства ў Дружылавічах. А таму з асаблівым задавальненнем віншую журналістаў, селькараў і чытачоў раённай газеты «Чырвоная звязда» з 70-годдзем. Адначасова выказваю ўдзячнасць кал-лектыву творцаў, у тым ліку і галоўнаму рэдактару Крэйдзічу Анатолю Мікалаевічу, за змяшчэння на старонках газеты матэрыялы аб нашых людзях. Жадаю, каб і ў будучы «раёнка» пісала толькі пра мірныя будні і святы нашай землякоў, высокую ўраджаі і дасягненні вяскоўцаў на палескай ніве. Са святам, газета-юбілярка!

Іван Канстанцінавіч БУШКЕВІЧ, дырэктар ААТ «Дружылавічы» Іванаўскага раёна.

УНН 200073311

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЙЦЕ!

Сырны пірог з яблыкамі і кменам

Спартрэбіцца: кмен — 1 ч. л., сыр цвёрды — 300 г, яблыкі са-лодкія — 4 шт., цеста слоенае (або дражджавое) — 1000 г.

Гэта ўніверсальны рэцэпт — пірог цудоўна атрымліваецца з любым цестам — дражджавым або слоеным. Будзем гатаваць яго са слоенага. У змезаную формукладзем палову цеста.

Сыр надзіраем на буйной тарцы і прыкладна палову кладзем на цеста. Зверху раскладваем тонкія лустачкі яблыкаў. Прасыпаем начынку кменам і выкладаем рэшткі сыру. Можна проста накрыць пірог другой паловай цеста, а можна прыкрыць начынку палоскамі з яго. Адрайваем пірог у духоўку хвілін на 20 — да ўтварэння румянай скарыначкі. Атрымліваецца не-забыўна смачна — спалучэнне печаных яблыкаў з распуленым сырам і кменам.

САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

Натуральная касметыка

Народныя рэцэпты прыгажосці самыя папуляр-ныя. Бо для іх прыгатавання трэба толькі адкрыць халадзільнік і дастаць патрэбныя прадукты. Але ці ўсе натуральнае карысна?

МІНУСЫ

- Прадукты могуць выклікаць алергію. Дары пры-роды, дадаючы свае карысныя рэчывы скуры, часам становяцца прычынай запаленняў, пачырваненняў і нават правакуюць з'яўленне вугравога сыпу.
- Натуральныя прадукты неад-нолькава добрыя для ўсіх. Маска з узбітага бялку выдатна падцягвае і звужае поры. Але яна прыдатная для тлустай і камбінаванай скуры, а вося калі нанесці блок на сухую скуру, лушчэння і пачырванення не пазбегнем. Скраб на аснове солі можа выклікаць таксама запаленне, змагацца з якім давядзецца доўга.
- А варта крыху ператрымаць маску з морквы, і твар, замест увільгатнення і эфекту лёгкага загару, надоўга набудзе непрыемнае жоўтае адценне.
- Хіміяцыя сельскай гаспадаркі дрэнна адбіваецца на якасці прадукцыі. Гэта ў часы нашых бабуль і прабабуль прадукты былі экалагічна чыстымі і натуральнымі.

ПЛЮСЫ

- У натуральнай касметыцы адсутнічаюць дабаўкі. Напрыклад, кансерванты, якія дазваляюць гатовым касметычным сродкам доўга не павасацца. А таксама фармавальнікі, аддушкі і г.д.
- Заўсёды вядомы састваў. Мы самі выбіраем ін-грэдыенты, тады як некаторыя надбасумленныя вы-творцы могуць часам і ўтаіць ад нас частку інфармацыі пра сапраўдны састваў сваіх касметычных сродкаў.
- Такім чынам, каб сапраўды атрымліваць карысць ад натуральнай касметыкі, трэба старанна выбраць прадук-ты, пераканацца ў адсутнасці алергіі і ў тым, што яны са-праўды падыходзяць для вашага тыпу скуры і валасоў.



Яблычныя дранікі

Спартрэбіцца: бульба (буыная) — 3 шт., яблыкі (салодкія, буыныя) — 2 шт., яйка курнае — 1 шт., му-ка — 1 ст. л., базілік (суша-ны), алеі, перац чорны.

Мыём-чысім нашу са-давіну-гародніну. Надзіра-ем яйка, соль, спецы і мукку. Смажым у гарачым алеі з двух бакоў. Гарачыя дранікі падаем, хто з чым любіць — са смятанкай, маянэзам, кетчупам...

УТУЛНЫ ДАМ

Рэанімацыя

Белы абрус, які страціў выгляд, можна паспраба-ваць давесці да ладу.

Замачыце абрус у цёплай вадзе з содай на суткі. За-тым адцісніце яго і намольце абатал гаспадарчым мылам, складзіце ў чатыры разы, скруціце ў рулончы і пакінь-це на суткі без вады. Пасля гэтага абрус трэба заліць кіпенем і пракаціць на працягу 30 хвілін. Дайце абрусу астыць і памойце ўручную. А затым, як звычайна, пра-палашчыце, накрухмальце, высушыце і папрасуйце!

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

- АВЕН.** Творчы патэнцыял узрасце, і вы зможаце атрымаць перспектыву прапа-носу, што акажацца вельмі дарэчы. Шанс выпускае не варта, але будзеце уважлівымі пры перамовах, бо можаце набыць больш, чым зможаце выканаць. Найболей прамы шлях зусім не абавязкова адзіны, лепш разгледзеце ўсе вары-янты.
- ЦЯЛЕЦ.** Каб паспяхова рэалізаваць усе заплававанае, неабходна правяць павагу да рознага роду рытуалаў, правілаў і аб-межаванняў. Такім чынам вы ўдвае скароціце свае праблемы, сёканоміішы час і нервы на тлумачэн-нях. Паступовае ўзрастае аўтарытэт і заробак, так што тут перажываць не варта.
- БЛІЗНЯТЫ.** Тыдзень спрыяе да рэаліза-цыі даўно задуманых праектаў. Вучыцеся шанаваць свой час, даражыце ім. Паспра-буйце не ўшчамляць інтарэсы дзелавыя партнёраў і калег па працы. Падумайце: магчыма, надыйшоў час для павышэння ўзроўню прафесіяна-лізму? Трэба быць уважлівымі, нават скупуплёзны-мі, каб не дапускаць памылак. Паспрабуйце сачыць за сваімі словамі і дзеяннямі, неасцярожнасць можа згуляць з вамі злы жарт.
- РАК.** Можна адчуць, што жыццё стано-віцца лягчэйшым. Шматлікія праблемы адступяць ці развешваюцца, нібы дым. Зоркі прадказваюць вам пашырэнне кола зносін і новыя цікавыя знаёмствы. У гэты перыяд варта перагле-дзець свае абавязальствы перад блізкімі і наве-сці пародак у справах.
- ЛЕУ.** Варта захоўваць спакой і разважлі-ваць. Не дазваляйце сабе знаходзіцца ў палоне ўласных ілюзій. Добрасумлен-на выконвайце ўсе свае абавязкі. Ваша працавітасць не застаецца незаўважанай. Імкні-цеся падтрымліваць сябе ў прыўзнятым на-строі, кантралюйце эмоцыі. Есць рэальны шан-с скончыць тыдзень з пацучым глыбокага зда-вальнення і з усведманнем значнасці ўсяго зробленага.
- ДЗЕВА.** І дома, і на працы спадарыня Фар-туна будзе на вашым баку. Пачынайце ажыццяўляць свае славалюбівыя задумкі. Высокая верагоднасць перспектывага знаёмства. Паспрабуйце яго не правароніць. Ад вашых дзе-янняў наўпрост будзе залежаць змены ў прафе-сійнай дзейнасці. Не ўзвальвайце на сябе занадта шмат працы і, па магчымасці, не давайце лішніх абяцанняў.

ШАЛІ.

Калі будзеце спакойнымі і мэтанакіраванымі, то абавязкова даможацеся жаданага поспеху. Зоркі на вашым баку. Трэба быць уважлівымі пры працы з фі-нансавымі дакументамі і матэрыяльнымі каштоў-насцямі. Заваойце давер начальства, дакажыце яму сваю надзейнасць — і перад вамі адкрыюцца новыя выдатныя магчымасці. Не забывайцеся пра назапашаньня сямейныя справы і праблемы.

СКАРПІЕН.

З'явіцца добрая магчымасць павялічыць сваю самаацэнку, нават надбара-зычліўцы адзначаць бліскучыя дзелавыя і арганізацыйныя якасці. Варта даверыцца інстынкту самазахававання, ён дапаможа ўвасобіць у жыццё самыя патэмнавыя задумкі, не пацярпеўшы пры гэтым. Дзеля дасягнення мэты давядзецца паступіцца сваімі прынцыпамі — перш чым пачынаць, падумайце, ці гатовы вы да такой ахвяры?

СТРАЛЕЦ.

Тыдзень неадназначны, з падводнымі камянямі і нечаканымі паваротамі. Давядзецца стаць таленавітым стратэгам, каб усё расставіць па сваіх месцах. Неабавязкова ўсе праблемы вырашаць у адзіночку, у некаторых сітуацыях сяброўская парада і падтрымка дапамогуць пазбегнуць перагрузак і ператамленняў.

КАЗЯРОГ.

Калі хочаце дамагчыся выні-каў, трэба пачынаць дзейнічаць — хоць і мякка, але вельмі настойліва. Не сядзіце склаўшы рукі, нават калі вы зусім упэў-нены ў тым, што ўсё неабходнае для поспеху ўжо зроблена і ўсе магчымыя намаганні ўжо прыкладзены. Ад вашай актыўнасці ў гэтыя дні будзе залежаць увасобленне запаветных планаў у рэальнасць. Будзьце кляпатлівымі ў дачыненні да родных і блізкіх, і яны абавязкова аддзячаць тым жа.

ВАДАЛЕЙ.

З дапамогай творчага настрою і кемлівасці здолееце дасягнуць многага. Можна аказацца ў цяжар пільная цікаваецца з боку партнёраў і калег. Не выключана, што яд-добразчыліцы паспрабуюць справакаваць на кан-флікт. У пятніцу адбудуцца падзеі, якія раскрыюць перад вамі новыя магчымасці.

РЫБЫ.

Варта быць адкрытымі для прапа-ноў, тады яны пачнуць паступаць да вас у нарастальным тэмпе. У вырашэнні дзела-вых пытанняў больш абспраўляецца на інтуіцыю, бо, як ні дзіўна, логіка наўрад ці прывядзе да жаданых вынікаў. Не варта рабіць безразважных крокаў, нават такіх, якіх здыаюць дробязнымі.

Даты Падзеі Любі

1847 год — нарадзіўся Павел Мікалаевіч Яблчкаў, славетны рускі электратэх-нік. А каб у гэтым нікто не сумняваўся, у 1952 годзе вуліцу Эдысана на Петраградскай старане ў Ленінградзе перайменавалі ў вуліцу Яблчкава. Мабыць, для таго, каб Томас Альва Эдысан не мог болей прэтэндаваць на прыярытэт у вына-ходстве электрычнай лампачкі.

1906 год — нарадзіла-ся (горад Мінск) Ірына Фларыянаўна Жда-новіч, беларуская актрыса, педагог, народная артыстка Беларусі (1940). Упершыню выйшла на сцэну ў 11-гадо-вым узросце — у пастаноў-цы свайго бацькі «Раскіданае гняздо» сыграла Данілку. А ўжо з 14 гадоў увайшла ў штат тэатра і вучылася ак-цёрскаму майстэрству на практыцы. Прафесі-янальную сцэнічную дзейнасць пачала ў Першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. У 1920-62 гадах працавала ў Беларускам тэ-атры імя Я. Купалы. У 1962-69-м выкладала ў Беларускам тэатральна-мастацкім інстытуце. Сярод роляў: Вера («Апошняя» М. Горкага), Ганна («Ганна Карэніна» Л. Талстога), Андрэй-чык («Пакуль вы маладыя» І. Мелжэ) і іншыя. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1948). Была замужам за акцёрам Купалаўскага тэатра, на-родным артыстам СССР Барысам Платонавым. Памерла ў 1994 годзе.

1938 год — 75 гадоў таму нарадзіўся Аляк-сандр Фёдаравіч Чарняцкі, бела-русскі вучоны ў галіне інфарматыкі, член-карэ-спандэнт (1986), акадэмік НАН Беларусі (1994), доктар тэхнічных навук (1973), прафесар (1978), заслужаны дзеяч навук і тэхнікі Беларусі. Аўтар больш як 290 навуковых прац. Лаўрэат прэміі Савета Міністраў СССР (1984), Дзяржаўнай прэ-міі Беларусі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1991).

Было сказана

Язэп ДРАЗДОВІЧ, мастак, скульптар, педагог:

«Не хваліся ані тым, што ты багаты, ані тым, што ты бедны. Не сцярдзай таго, за што ты не можаш прысягнуць у імя чысціні свайго сум-лення».



СЁННЯ

Месяц **Першая квадра 12 верасня. Месяц у сур'і Казярога.**

Імяныны **Пр. Марфы, Сямёна. К. УЗВІЖАННЕ (Узвышэнне Крыжа Святога), Альберта, Бярнарда, Рамана, Цырпрыяна.**

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	6.41	19.28	12.47
Віцебск	6.29	19.19	12.50
Магілёў	6.31	19.18	12.47
Гомель	6.29	19.14	12.45
Гродна	6.56	19.43	12.47
Брэст	6.58	19.43	12.45

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 742мм рт.ст. +12..+14° +15..+17°	01 гадз. 04 гадз.
ГРОДНА 745мм рт.ст. +11..+13° +14..+18°	19 гадз. 16 гадз.
МІНСК 737мм рт.ст. +11..+13° +14..+17°	22 гадз. 13 гадз.
МАГІЛЕЎ 741мм рт.ст. +11..+12° +13..+16°	07 гадз. 10 гадз.
БРЭСТ 745мм рт.ст. +12..+13° +14..+18°	01 гадз. 04 гадз.
ГОМЕЛЬ 743мм рт.ст. +11..+12° +13..+14°	19 гадз. 16 гадз.

Абазначэнні:

- няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
- невялікія геамагнітныя узрушэнні
- слабая геамагнітная бура
- малая геамагнітная бура

...у суседзях

ВАРШАВА +16..+18°	КІЕЎ +11..+12°	РЫГА +15..+17°
ВІЛЬНЮС +16..+18°	МАСКВА +10..+11°	С.ПЕЦЯРБУРГ +14..+16°

УСМІХНЕМСЯ

Ох, гэтыя сучасныя мужыкі ў ложку! Знізу яго пакладзець — задыхаецца, зверху — засынае, збоку — тэлевізар, гад, глядзіць, на ногі паставіш — уцякае!

Жонка — мужу (грозна):
— І што гэта за новы Славук у цэбе ў кантактах на тэлефоне? Я туды патэ-лафанавала, а там жаночы голас! І як гэта разумець?
— А вельмі проста! Там такая ж, як ты, схапіла тэлефон, каб паслухаць, што за новы Сяргей ў Славіка ў тэле-фоне.

Двое сяброў.
— Я, напэўна, піць кіну.
— Чаму?
— Ты гэтае лета памятаеш?
— Вядома!
— А я — не...



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЫНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛЮЧНІК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЮЧНІК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара-галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАПЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШКО, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьмоў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычная — 287 19 68, скартарыята — 292 05 82, адрэдакцыя за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самарванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў); zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх мераванні на зборы судзіць з мераваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім мераванні адбірае і публікуе адрэсаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдакцыяна ў Рэспубліканскім унітарным прапрыемстве «Вываліцтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.

Тыраж 22.808. Індэкс 63850. Зак. № 3981.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 верасня 2013 года.